

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Wymagana jest pełna poprawność zapisu pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
1.	<p>Напрыклад: У магазiне Цiмка спаткаў незнаёмага старога мужчыну. Хлопец яго штурхануў i хутка пайшоў наперад. Дзядуля лёгка стукнуў яго па спiне, але Цiмка не разумеў, чаму мужчына так зрабiў. Мацi стала крыўдна з-за паводзiн сына. Толькi пасля размовы з мацi Цiмка зразумеў, што трэба было прапусцiць дзядулю першым, таму што дарослых трэба паважаць.</p>	<p>2 p. за кажде poprawne zdanie, 1 p. – w przypadku wystapienia jednego bledu ortograficznego lub dwuch innych (leksykalnych, gramatycznych), 0 p. – w przypadku wystapienia dwuch bledow ortograficznych lub trzech innych (leksykalnych, gramatycznych), za odpowiedz niepoprawna lub brak odpowiedzi. Razem 10 p.</p>
2.	<p>1) Вавёрка, вожык, дзiк, мядзведзь, воўк</p> <p>Напрыклад чатыры з пададзеных: 2) а) вавёркi – падрыхтавалi многа арэхаў i сушаных грыбоў, каб мець, што есцi зiмой; б) вожык – праводзiць зiму закапаны ў лiсце; в) дзiкi – зiмой харчуюцца жалудамi; г) мiшка (мядзведзь) – праспiць усю зiму; д) воўк – зiмою не спiць; каб мець, што есцi, ён палюе на iншых звяроў.</p>	<p>1 p. за poprawne podanie 4 lub 5 nazw zwierzat, 0 p. – за podanie 3 i mniej nazw zwierzat, за niepoprawna odpowiedz lub brak odpowiedzi. Po 1 p. за poprawna odpowiedz w kazdym podpunkcie w drugim zadaniu, 0 p. – w przypadku wystapienia dwuch bledow ortograficznych lub trzech innych (leksykalnych, gramatycznych), за odpowiedz niepoprawna lub brak odpowiedzi. Razem 5 p.</p>
3.	<p><u>Гасцiннасць</u> – адна з галоўных рысаў характару нашага народа. У <u>хаце</u> песнi спяваюць, <u>муку</u> мелюць, <u>цеста</u> месцяць. Дык гэта ж <u>каравай</u> збiраюцца пячы! Значыць, хутка <u>вяселле</u> будзе.</p>	<p>2 p. за podkreслenie 7 lub 8 rzeczownikow w liczbie pojedynczej, 1 p. за podkreслenie 5 lub 6 rzeczownikow w liczbie</p>

СТОПІЕЊ ШКОЛНЫ

		pojedynczej, 0 p. za podkreślenie 4 lub mniej rzeczowników w liczbie pojedynczej. Za każde dwa podkreślone niepoprawne wyrazy należy odjąć 1 p. maksymalnie do 0 p. (za zadanie nie ma punktów ujemnych). Razem 2 p.
4.	Б, А, Б, В, В	Razem 5 p.
5.	Напрыклад чатыры з пададзеных: 1) родная прырода: рэчка, лес, луг; 2) месца, дзе праходзяць добрыя і вясёлыя хвіліны; 3) важныя для чалавека месцы: дом і школа; 4) песні, музыка; 5) блізкія людзі: тата, мама і сябры.	1 p. за кожную poprawną odpowiedź, występującą w wierszu. Razem 4 p.
6.	1) п, 2) п, 3) ф, 4) ф, 5) ф	1 p. за кожную poprawną odpowiedź; 0 p. w przypadku braku odpowiedzi lub w przypadku udzielenia niepoprawnej odpowiedzi. Razem 5 p.
7.	1) З Ефрасінняй Полацкай 2) Іаан – гэта самы вядомы старажытнабеларускі дойд і аб інакш архітэктар. 3) Ён пабудаваў, па просьбе Ефрасінні Полацкай, прыгожую царкву, якая завецца Спаса-Ефрасінеўскай. 4) Лазар Богша быў славытым полацкім ювелірам. 5) Быў гэта шасціканцовы крыж, зроблены з кіпарысу, абкладзены па баках залатымі і срэбнымі пластачкамі з каштоўнымі камянямі і шматколернымі абразкамі з выявамі святых. На крыжы быў зроблены надпіс.	1 p. за кожную poprawną odpowiedź на pytanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte; 2 p. за wyczerpującą i poprawną odpowiedź на pytanie piąte, 1 p. за poprawną, ale niepełną odpowiedź на pytanie piąte; 0 p. – w przypadku wystąpienia dwóch błędów ortograficznych lub trzech innych (leksykalnych, gramatycznych) w odpowiedzi на każde pytanie, за odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi. Razem 6 p.
8.	добры – дрэнны малы – вялікі нізкі – высокі	1 p. за poprawnie napisane rozwiązanie, 0 p. за odpowiedź niepoprawną lub

СТОПІЕЊ ШКОЛНЫ

	Сказ: Я люблю чытаць.	brak odpowiedzi. Razem 1 p.
9.	спортам, летняя, свеце, беразе, руцэ	1 p. за każdą poprawną formę. Razem 5 p.
10.	<p>1) Дзеці праводзілі час у лесе, на полі. Там гулялі.</p> <p>2) Напрыклад два з пададзеных: а) будуць вывучаць родную мову; б) будуць знаёміцца з мінулым айчыны; в) будуць вывучаць дзівосны свет.</p> <p>3) а) прывабнасць – чароўнасць, б) прошласць – мінулае, в) упадак сіл, ператамленне – стома, г) вучоба, адукацыя – навукa.</p>	<p>1 p. за poprawną odpowiedź na pytanie pierwsze; po 1 p. за poprawną odpowiedź w każdym podpunkcie w pytaniu drugim; 0 p. w przypadku wystąpienia dwóch błędów ortograficznych lub trzech innych (leksykalnych, gramatycznych) w odpowiedzi na pytanie, за odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi; 3 p. за poprawnie dobrane synonimy w czterech podpunktach, 2 p. за poprawnie dobrane synonimy w trzech podpunktach, 1 p. за poprawnie dobrane synonimy w jednym lub dwóch podpunktach, 0 p. за odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi. Razem 6 p.</p>
11.	<p>1) Што можна параўнаць з той прыемнасцю, якую адчуваеш, калі ў студзеньскі дзень імчышся на лыжах з крутога ўзгорка.</p> <p>2) Якуб нарадзіўся ў вёсцы.</p>	<p>5 p. за 9 lub 10 poprawnie wstawionych liter, 4 p. за 7 lub 8 poprawnie wstawionych liter, 3 p. за 5 lub 6 poprawnie wstawionych liter, 2 p. за 3 lub 4 poprawnie wstawione litery, 1 p. за 1 lub 2 poprawnie wstawione litery, 0 p. за brak poprawnie wstawionych liter. Razem 5 p.</p>
12.	родная мова, родны дом,	3 p. за 5 lub 6 poprawnych odpowiedzi,

STOPIEŃ SZKOLNY

	<p>родная країна, роднае дзіця, родныя вобразы, родная сястра.</p>	<p>2 p. za 3 lub 4 poprawne odpowiedzi, 1 p. za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi, 0 p. za brak poprawnych odpowiedzi. Razem 3 p.</p>
13.	<p>Największym skarbem człowieka jest pamięć. Ona zachowała wydarzenia z dawnej przeszłości, imiona sławnych synów ojczyzny, pieśni i zwyczaje przodków, nazwy rzeczy, których dzisiaj już się nie używa.</p>	<p>1 p. za pierwsze poprawnie przetłumaczone zdanie; 2 p. za drugie poprawnie przetłumaczone zdanie, 1 p. za częściowo poprawnie przetłumaczone zdanie; 0 p. za niepoprawnie przetłumaczone zdanie lub brak odpowiedzi. Razem 3 p.</p>

Razem: 60 punktów